

# ЗВЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б)Б, ЦВКіСНКБССР

№ 266 (5940) 20 лістапада 1937 г., субота ЦАНА 10 коп.

## БАЯВЫЯ ЗАДАЧЫ БОЛЬШЭВІЦКАГА ДРУКУ

Чым бліжэй дзень выбараў, тым больш нарастае ўадым палітычнай актыўнасці і энтузіязма савецкага народа. Кожны працоўны з радасцю чакае гэтага дня, каб зноў разартаваць краіне, сваёй большэвіцкай партыі аб поспехах і перамогах, каб зноў і зноў прадэманстраваць сваю паўную любові да пудоўнай радзімы, да Вялікага Сталіна.

Краіна социалізма ўступіла ў найбольш адказны этап выбарчай кампаніі.

Працоўныя Беларусі, як ніколі агуртаваныя вакол партыі Леніна—Сталіна, вакол любімага правядара народаў таварыша Сталіна — вылучылі кандыдатаў і дэпутатаў Вярхоўнага Савета СССР лепшых людзей нашай краіны.

Крайні б'е палітычнай актыўнасць шырокіх мас. Аднак, было б зусім няправільна і глыбокай палітычнай памылкай супакойвацца на тым, што абмеркаванне кандыдатаў, іх рэгістрацыя прайшла і можна надалей не турбавацца.

Уся сіла большэвіцкага друку павінна быць накіравана на тое, каб дасканала азнаёміць усіх без выключэння выбаршчыкаў з вылучанымі кандыдатамі. Трэба прайсці, лаяць, зусім зразумелай мовай раскажаць аб нашых кандыдатах выбаршчыкам, раскажаць, як кандыдат працуе на вытворчасці, на партыйнай, савецкай, грамадскай рабоце, раскажаць аб барыстве нашых лепшых людзей за шчасце народаў, за камунізм.

Гэтым расказаў аб кандыдату павінны разам з тым быць расказаў аб роце нашай краіны, аб нашым барыстве партыі і савецкага ўрада за лепшае жыццё народаў, аб нашым прапагандаў Сталінскай Канстытуцыі і выбарчага закона краіны социалізма.

Большэвіцкая работа друку павінна даць магчымасць працоўным, асабліва нашай шчасливай моладзі, яшчэ лепш азнаёміцца з мінулым, яшчэ больш апаіць веліч нашай квітнечай радзімы.

Важліва, гэтым не абмяжоўваецца работа кожнай газеты. Вялікае значэнне мае набывае агітацыйна-прапагандаўская работа на выбарчым участку.

Поспех выбараў раіцца на выбарчым участку. Сюды трэба накіраваць сваю штодзённую увагу, тут трэба вольна выкарыстаць большэвіцкую работу. Большэвіцкі агітацыйны, прапагандаў трэба ахапіць літаральна кожнага выбаршчыка.

На жаль, многія партыйныя і савецкія арганізацыі не зразумелі, яшчэ недаацэньваюць ведарнага значэння выбарчага ўчастка і разгортвання работы ў ім. У Ветэўскім раёне пампашкі пад выбарчым участкам і абсталяванні. Даваранцы, асобы не прысутныя ў выкананні сваіх абавязкаў. Старшыні выбарчых камісій не аслабленыя ад работы.

У Ветэўскім раёне да гэтага часу, нават не сабралі, не прыступілі да членаў участковых выбарчых камісій. Старшыні ўчастковай камісіі Рузіцкага сельсавета Гусько не ведае нават сваіх членаў.

На давараных асоб—партыйных і непартыйных большэвікоў—уключана ганароўная і адказная задача — атываць за намечанымі кандыдатамі. Партыйныя арганізацыі абавязаны штодзённа кіраваць работай давараных асоб, паслаўшы ім у дапамогу кадры высокакваліфікаваных, прывераных агітатараў.

Між тым, у многіх раёнах і гарадах рэспублікі даваранцы прадастаўлены самі сабе, ніякага інструктажа і зыходзіць ад райкомў яны не атрымліваюць. Вылучаюць агітатараў у дапамогу давараным правядзення фармальна. Асабліва безадказнасць у гэтых адносінах прадаўляюць рай-

комы КП(б)Б Расонскага, Ушацкага, Лобрунскага і Перахоўскага раёнаў.

Асобныя райкомы партыі не ўсвоілі таго, што яны непасрэдна нясуць адказнасць за пастаўку агітацыйнай і арганізацыйнай работы на выбарчым участку, за работу давараных асоб. А раёныя газеты прамавілі тут лужную бязадказнасць, неразумненне сваіх непасрэдных задач.

Раёныя газеты абавязаны на сваіх старонках паказаць, як пастаўлена агітацыйная работа на участку, як працуюць даваранцы асобы, як дапамагаюць і кіруюць ім раёныя камітэты партыі. Яны абавязаны шырока асвятляць станочны вопыт работы, выхоўваючы на гэтых прыкладах астатніх. У такой жа меры раёныя газеты павінны свечасоўна ўскрываць недахопы для таго, каб падказаць ім і гэтым самым дапамагаць раённым партыйным арганізацыям у свечасоўным выпраўленні памылак.

Рад раённых газет — зеткавоўная «За большэвіцкія тэмны» (рэдактар Гарпуеў), кіраўшчэйная «Кіравец» (рэдактар Самбаў), лясенская «Звязда на рубяжы» (рэдактар Філімонаў) — часцей за ўсё абмяжоўваюцца голай фіксацыяй фактаў і не ўнімаюць на сваіх старонках важнейшых задач выбарчай кампаніі.

У раённых газетах змяшчаюць матэрыялаў, выразваючых жывасць ворагаў, накіраваную на зноў выбарчай кампаніі. Гэта ж факт, што пад бокам драбніц сельсавеснае паркушнікі, выдараўваючы палітычную спелату раённых кіраўшчэйных і рэдактара газеты, праводзілі контррэвалюцыйную работу, накіраваную супраць выбарчай кампаніі. Аднак, газета на гэтых фактах не рэагавала, не мабілізавала грамадскасць на выкрыццё ворагаў народа. Не бачыць работу ворага, значыць прамаўляць злычынства, напалупачыльную спелату!

Слабая пастаўка агітацыйна-прапагандаўскай работы на старонках газет, тагожыць, баспротна, аб недастатковым кіраванні газетамі з боку райкомў партыі.

Трэба неадкладна пачаць з такім становішчам. Трэба мець на ўвазе, што раёныя газеты выключна велізнае. З'яўляюцца калектыўнымі агітатарам, калектыўным прапагандаўцам, яны абавязаны зараз шырока асвятляць не толькі пастаўку агітацыйна-прапагандаўскай работы, але абавязаны канітраляваць увагу чытацкоў на арганізацыйных задачах выбарчай кампаніі.


Газета не можа і не павінна праходзіць міма шматлікіх фактаў, якія маюць месца ў раззе раёнаў, калі ў спісах выбаршчыкаў прозвішчы пераблытаны, памышкіны выбарчага ўчастка не абсталяваны, зыходзіць на ўчастку не з'яўляюцца, кансультанты не наладжаны і т. п. Трэба не забываць таго, што гэтыя пытанні набываюць выключнае значэнне і рашаюць поспех прызвання выбараў.

Трэба зразумець, што скажэнне прозвішч, пропускі ў спісах дзесяткаў людзей — гэта не тэхнічныя памылкі, а сугуба палітычныя, за якімі часта хаваецца рука ворага. І газеты абавязаны ўскрываць такія пытанні і забіваць іх хучэйшага выпадзення.

Увесь наш друк, кожная раённая газета трымаюць зорак экзамен перад партыяй, перад краінай, экзамен на высокую палітычную зразнасць, на разуменне сваіх высокіх задач.

Уся сіла большэвіцкага друку павінна быць накіравана на тое, каб палітычна падрыхтаваць і павесці пад кіраваннем партыі Леніна—Сталіна масы працоўных на выбары ў Вярхоўны Совет СССР.

# Вышэй узровень арганізацыйнай і агітацыйна-прапагандаўскай работы на выбарчых участках! Большэвіцкай агітацыяй за зарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР павінны быць ахоплены ўсе выбаршчыкі



КАНДЫДАТЫ У ДЭПУТАТЫ СОВЕТА СЪЮЗА ВЪРХОУНАГО СОВЕТА СССР. Справа — першы маршал Савецкага Саюза К. Е. Варашылаў — кандыдат у дэпутаты Савета Саюза ад Менскай гарадской выбарчай акругі. У цэнтры — выканаўчы абавязкі першага сакратара ЦК КП(б)Б А. А. Волкаў — кандыдат у дэпутаты Савета Саюза ад Гомельскай выбарчай акругі. Злева — намандар першага ранга, намандуючы войскамі Беларускай вайскай акругі І. П. Бялоў — кандыдат у дэпутаты Савета Саюза ад Барысаўскай выбарчай акругі. Здымак зроблен 20 верасня 1937 г. у часе парада войскаў Беларускай вайскай акругі на спячэніі мажэуф. Фото С. Грына.

## МЕНСКАЯ ГАРАДСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКУГА ВЕЧАР ВЫБАРШЧЫКАЎ У ГОНАР ТАВАРЫША ВАРАШЫЛАВА

Памішканне клуба імя Сталіна пачало запавядацца людзьмі дадоўта да выначанага часу. Сёння тут абудзецца радасны вечар рабочых, служачых і ІТР. Фабрыкі «Комунарка» і выбаршчыкаў 24 участка, арганізацыі партыйнай і прафсаюзнай арганізацыі фабрыкі сумесна з менскай Домам Чырвонай Арміі імя Варашылава.

— Наш вечар, — гаворыць старшыня фабрыка тав. Новікаў, — прысвечан нашаму кандыдату ў дэпутаты Савета Саюза, слаўнаму палкаводу рэвалюцыі, сталінскаму наркому Кліментаў Ефрэмавічу Варашылаву.

Бурнымі алдысментамі ўдзельнікі вечара вітаюць тав. Варашылава. Усе як адзін палымаюцца з месца. На зале нясуцца вопыткі:

— Нахай жыцьце любімы правадзі і пастаўці наш родны таварыш Сталін!

— Нахай жыцьце бліжэйшым саратнікам валаіка Сталіна Кліментаў Ефрэмавічу Варашылаву!

У зале доўга не спіхае грамавое сурэ. — Таварыша Варашылава, — прадаўжае прамоўца, — любіць усе прапоўныя нашай шчасливай радзімы. Мы памятаем яго выдатную ролю ў арганізацыі перамогі Чырвонай Арміі.

— З вялікай радасцю, — заканчвае тав. Новікаў, — мы ўсе, як адзін, аддадзім свае галасы слаўнаму саратніку валаіка Сталіна, любімаму наркому абароны тав. Варашылаву!

Зноў ушчыхваюць бурныя авацыі, зноў нясуцца вопыткі прывітанняў у гонар таварышоў Сталіна і Варашылава. Арэстр выконвае «Інтэрнацыянал».

Пад бурныя апладысменты аднадушна выбаршчэныя ганаровым урочыствам вечара ў скляне Палітбюро ЦК ВКП(б) на чале з таварышам Сталіным і тт. Дзімітраў, Тальмак, Хоце Дыяе і Даларэс Ібаруры.

Затым пачынаюцца выступленні таварышоў, асабіста вядомых тав. Варашылава, працаваўшых разам з ім. Слова атрымлівае тав. Васільеў.

— Нам выдала вялікае шчасце, — гаворыць тав. Васільеў, — мы гаварымся тым, што нам аказана вялікае давер'е выбаршчы ў Вярхоўны Совет лепшага саратніка таварыша Сталіна, нашага любімага, ролніка Кліментаў Ефрэмавічу Варашылава.

Тав. Васільеў меў шчасце быць бэйном дуганскага рабочага атрада, які арганізаваў і павёў у бой Кліментаў Ефрэмавічу. Тав. Васільеў расказавае хвалючыя эпідэмы ад тым, як стойкі ланінен Кліментаў Ефрэмавіч амагаўся на франтах супраць нямецкіх акупантаў, дзённікаў і ішых безадказнасцёў палчывікаў.

З успамінамі аб гераічных подвігах Кліментаў Ефрэмавічу выступіў тав. Самарскі. Таварыша Варашылава ён ведае вельмі даўно. Тав. Самарскі расказае, як таварыш Варашылаў кіраваў падрыхтоўкай валаіка Сталінскага ў Луганску, арганізаваў і ўдзельнічаў у рабоце, як ён павёў дуганскі пратэктарскі атрад на абарону маладой Савецкай рэспублікі ад нямецкіх акупантаў.

— Атрад, якім камандаваў Кліментаў Ефрэмавіч, — успамінае тав. Самарскі, — выхатаўся да валаіка на фронт. Правадзіць атрад на валаіка прыбыла многа тысяч дуганскіх рабочых. Перад рабочымі і

байнямі выступіў камандзір атрада таварыш Варашылаў. Ён гаварыў дадоўта. Але яго шчырыя, запавядаючыя словы асабіста валаіка ў сэрца вожнага і прагуналі, як вялікае клятва слаўнага сына нашай партыі да канца разграміць і знішчыць ворагаў.

Удзельнікі вечара ўважліва слухалі аб гераічных спавях пролетарскага палкавода тав. Самарскі расказаў аб багатых вопытах барацьбы таварыша Варашылава з дзённікамі і ішых безадказнасцёў банямі, аб ролі Кліментаў Ефрэмавічу ў стварэнні Першай Коннай арміі і гераічнай абароне Шарыціна пад кіраваннем таварыша Сталіна.

Выступіла работніца-стэханавіца фабрыкі «Комунарка» тав. Шымавіч. Яна гаворыць аб пажыткіх мінулым і аб шчасливым сучасным жыцці рабочых, калгаснікаў і ўсіх працоўных СССР пад сонцам Сталінскай Канстытуцыі, аб любімым савецкай народна да сваёй слаўнай Чырвонай Арміі, аб любімым наркоме Варашылаву, аб генаіальным правадзі таварышу Варашылаву.

Пасля змолчвання камандзіра палка тав. Бохара, пад бурныя авацыі ўсёй залі прымятае прывітальныя тэлеграмы таварышам Сталін і Варашылаву.

Мастацкая частка вечара пачаўся дэманстрацыя кінохронікі. На экране з'явіўся сьвязаны на кані Кліментаў Ефрэмавічу Варашылаву. Ён прымаў чырвоную прысягу ад маладых бэйном на Кляскай плошчы ў Маскве ў часе перамагання павата 1937 года.

З'яўленне на экране любімага сталінскага наркома абароны, лепшага палкавода ролнай Чырвонай Арміі, першага мюшала Савецкага Саюза тав. Варашылава выклікае ў зале боўю прывітальных апладысментав, якія выражалі пачуццё годнасці і валаікі прысутных у зале выбаршчыкаў. Яны не толькі бачылі перад сабой свайго кандыдата ў дэпутаты Савета Саюза, але і чулі яго голас.

Праэ некалькі караў, у якіх паказваліся перадыбарчыя словы працоўных на прадпрыемствах, калгасах і сўгасах, прысутныя зноў убачылі на экране любімага наркома абароны Кліментаў Ефрэмавічу Варашылава. На гэты раз ён стаў, весела ўсмешкаюцца, спрыт чырвонафлацаў Балтыцкага флота. Зала зноў загрымела прывітальнымі апладысментамі ў гонар даблеснага палкавода і кіраўніка Чырвонай Арміі, у гонар магутнага савецкага флота.

Пасля ўманастрацікі кінохронікі 9-гадовага Эма Рубіна — дачка камандыра — правядзіравала верш «Пісьмо таварышу Варашылаву», у якім ахлостраўваецца патрыятызм савецкіх дзяцей, рыхтуючых з сьме дастойных абаронцаў социалістычнай радзімы.

Затым выбаршчыкі з вялікай увагай праслухалі песню «Брат за братам» і выкаланці аргыста тав. Восткава.

Уважліва была праслухана выбаршчыкамі і «Песня аб дуганскім слесару», у якой характэрнае багва і рэвалюцыйная дзейнасць Кліментаў Ефрэмавічу Варашылава.

Вечар закончыўся выступленнем янасабля Чырвонаармейскай песні і пляскі Менскага Дома Чырвонай Арміі.

## НА УСЕБЕЛАРУСКАМ НАРАДЗЕ СТАРШЫНЬ АКУГОВЫХ ВЫБАРЧЫХ КАМІСІІ

Пазоўчора ў зале паслэдняў ПТВ БССР адбылася ўсебеларуская нарада старшынь акруговых выбарчых камісій па выбарах у Совет Саюза і Совет Нацыянальна-агэнальнасцей. На нарадзе прысутнічаў прадстаўнік Цэнтральнай выбарчай камісіі т. Кузнецов.

Выканаўчы абавязкі старшыні ЦТВ БССР тав. Наталеніч выступіў з дакладам аб ходзе падрыхтоўкі да выбараў у Вярхоўны Совет СССР. Дакладчык указаў на буйныя недахопы і палітычныя памылкі, дапушчаныя ў раззе гарадоў і раёнаў рэспублікі пры падрыхтоўцы да выбараў. Абсталяванне памішканняў выбарчых участкаў у большасці месцаў праходзіць неадпаведна марудна. Асабліва гэта ачуваецца ў Менску.

У разьліцце недастатковай шчырасці з боку масовых партыйных і савецкіх арганізацый у асобных участках выбарчых камісій пратэвалі масава-варожыя антысавецкія элементы.

Выключнае нябяднінасць дапушчана ў раззе месцаў пры складанні спісаў выбаршчыкаў.

У Чапінскім месцевоце складанне спісаў даручылі... хлостыку. У спісах выдзілася значная колькасць пропускуў выбаршчыкаў. Не ўключаныя ў спіс аказаліся нават начальны раёнага аддзельнікі мільні. Выбаршчыка Гагчарова не ўключылі ў спіс толькі таму, што ён, моў, «не гарэлку». У Амелянаўскім сельсавеце (Смаленскі раён) не трапілі ў спісы 32 выбаршчыкі на той прычыне, што яны ў мінулым прыштываліся да судовай адказнасці.

У Гаянскім сельсавеце (Латвійскі раён) падлічваецца 1240 выбаршчыкаў, а іх 760 чалавек аказаліся няправільна запісанымі.

Далей дакладчык спыніўся на недахопах у пастаўцы агітацыйна-прапагандаўскай работы на месцах.

— Многія раённыя камітэты і горсаветы — сказаў дакладчык, — недаацэньваюць значэння масава-палітычнай, агітацыйна-прапагандаўскай работы. Яны часта праходзіць міма, не рэагуюць на выказкі паноўска-кулдзікі і ішых класова-варожых элементаў, якія імкнута скарываць выбарчую кампанію ў сваіх антысавецкіх мэтах, ушчыхваць на выбаршчыкаў, сарваць перадыбарчыя словы.

Дакладчык заветрыў увагу ўдзельнікаў нарады на неабходнасці неадкладна выправіць дапушчаныя памылкі і абсталяванні ў падрыхтоўцы да выбараў. Да 25 лістапада павінны быць прывезены ў поўную гатоўнасць усе выбарчыя ўчасткі. У дзень выбараў неабходна забяспечыць правільную расстаноўку людзей з тым, каб на выбарчых участках не было ніякай мітусні. Трэба загаза пакрытаваць транспарт, арганізаваць дзінчаныя пакоі, прывесці ў парадак радыё, тэлефон, тэлеграф.

Пасля даклада тав. Наталеніча нарада раздзілілася на дзве групы. Засядаў паасобку старшыні акруговых камісій па выбарах у Совет Саюза і старшыні акруговых камісій па выбарах у Совет Нацыянальна-агэнальнасцей.

## АБ УСЕСАЮЗНЫМ ПЕРАПІСУ ЖЫВЁЛЫ ПА СТАНОВІШЧУ НА 1 СТУДЗЕНЯ 1938 г. ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ СЪЮЗА ССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановил:

1. Даручыць Цэнтральнаму ўпраўленню народна-гаспадарчага ўліку (ЦНХУ) Дзяржплана СССР правесці ў сельскіх і гарадскіх масавых саюзах СССР, за выключэннем аддзеленых раёнаў Крымскай Пуніі, перапіс буйнай ратавай жывёлы (уключаючы буйвалаў і якаў), авен, коў, свіней, коней, вярблязоў, а таксама аслю і мулаў у мясцах іх найбольшага распаўсюджвання па становішчу на 1 студзеня 1938 года.

2. Устанавіць, што перапіс жывёлы праводзіцца ЦНХУ Дзяржплана СССР з 1 студзеня па 8 студзеня 1938 года. Даводзіць ЦНХУ Дзяржплана СССР у выключных выпадках устаанавіць для асобных аддзеленых раёнаў і сельсавесцаў асобныя тэрміны і парадак правядзення перапісу жывёлы.

3. Абавязваць Наркамзем СССР, Наркомсаўгасаў СССР, Наркамхарпрам СССР і ішныя ведамовы і арганізацыі, якія маюць жывёлнадоўчы гаспадары, дырэктароў дзяржаўных і кааператывных гаспадарак, а таксама старшынь калгасаў правесці і да пачатку перапісу закончыць інвентарызацыю жывёлы на 1 студзеня 1938 года.

4. Абавязваць дырэктароў дзяржаўных і кааператывных гаспадарак, а таксама старшынь калгасаў, прадстаўнічых рэгістрацый, якія праводзяць перапіс, дакладчы і асабіста ім правяральныя весткі аб колькасці жывёлы на 1 студзеня 1938 года, на формах, зацверджаных ЦНХУ Дзяржплана СССР.

5. Абавязваць саюзныя органы саюзных і аўтаномных рэспублік, краёвыя, абласныя і раёныя выканаўчыя камітэты, гарадскія і сельскія саветы, а таксама саветы пасёлкаў гарадскога тыпу:

а) рашучаць насялішчыву значэнне і задачы найбольшага перапісу жывёлы;

б) забяспечыць органы ЦНХУ Дзяржплана СССР неабходную колькасць правяральных і падрыхтаваных работнікаў для правядзення перапісу;

в) забяспечыць работнікаў перапісу сродкамі перасоўвання ўнутры раёнаў;

г) засудзіць дакладчы начальнікаў рэспубліканскіх, краёвых і абласных кіраўнічтваў народна-гаспадарчага ўчоту, а ў раёнах — раёныя інспектары народна-гаспадарчага ўчоту аб падрыхтоўцы да перапісу і на сканчаны перапісу завульваць даклады аб выніках.

6. Устанавіць, што не пазней 20 снежня 1937 года шчытчыкі, якія праводзяць перапіс жывёлы, зацверджаныя перапісальныя раённыя камітэты або горсаветы на прадстаўленне масовых органаў ЦНХУ.

7. Асобы, вінаватыя ў няправільным правядзенні перапісу жывёлы, а таксама ў супроўдзеным перапісу і ўтойванні жывёлы, прыштываюцца да крымінальнай адказнасці.

8. Абавязваць ЦНХУ Дзяржплана СССР прадстаўніч у Соўнарком Саюза ССР да 1 лютага 1938 года папярэдняй вынікі перапісу жывёлы, а да 1 мая 1938 года — канчатковыя вынікі перапісу.

Старшыня Савета Народных Комиссаров Союза ССР В. МОЛДАТУ. Кіраўнік спраў СНК Саюза ССР Н. ПЕТРУНІЧАУ.

Масква, Крымск. 15 лістапада 1937 года.

## ПАСЯДЖЭННЕ ПРЭЗІДЫУМА ЦВК СССР

17 лістапада, пад старшынствам тав. М. І. Калініна адбылося пасяджэнне Прэзідыума ЦВК СССР.

На пасяджэнні заслухана навестамленне тав. Чупкава аб абсталяванні рэспублікі, краёў і абласцей палерыі, канвенту і бланкі выбарчых участкаў да выбараў Вярхоўнага Савета СССР.

Зараз рэспублікі, краі і вобласці забяспечаны палерыяй і канвенту ў дастатковай колькасці і маюць нават унутраны рэзерв у 15—20 проц.

63 выканомы пазавілі, што расетка выбарчых участкаў у акруговых і участковых камісіі поўнасцю ўжо закончана. У асобных мясцах, аднак, затымляюцца друкаванне выбарчых інвентураў на напываленных мовах, напрыклад, у Кіргіскай і Азэбейджанскай ССР. У сувязі з гэтым ЦВК даў заавешчаны ўказанні аб паскарэнні друкавання і расетка выбарчых участкаў у выбарчых акругі і участкі.

Прэзідыум ЦВК прымаў павезамленне тав. Чупкава да ратава.

На гэтым жа пасяджэнні М. І. Калінін уручыў ордэн Леніна і ордэнаты аб прысваенні звання Героя Савецкага Саюза маёру І. А. Лекеву, узгадарожанаму за ўзорнае выкананне спецыяльных заданняў урада па ўмацаванні абарончай магутнасці Савецкага Саюза і за правядзенні ў гэтай справе гераізм.

Потым ордэны атрымалі камандзіры Раёна-Сялянскай Чырвонай Арміі, узгадарожаным за выдатныя поспехі ў бараьбы, палітычнай і тэхнічнай падрыхтоўцы.

А імя камандзіраў з кароткай прамовай выступіў камандзір тав. Кавалёў.

Ордэны ўручаюцца таксама выдалізам тт. Архіраеў і Іванова, малодшым камандзірам тт. Сокаляў і Гаршыну, палтніку парашота «Авадыр» т. Міхайлаву, камандзіру смялятэ, удзельніку ратавай экспедыцыі на Зямлю Франца-Іосіфа т. Махоткіна і іш.

Далей атрымліваюць ордэны мільніцеры і начальнікі саставу рабоча-савецкай мільніцы, уагараджаным у сувязі з спублікацыя XX гадазіннай рабоча-савецкай мільніцы і выдатнымі заслугамі ле ў справе аховы социалістычнай уласнасці і рэвалюцыйнага парадку.

А імя гэтых таварышоў выступае тав. Паноў, які выказвае глыбокую паўзяку ўраду.

М. І. Калінін вітаваў усіх таварышоў з атрыманнем ордэнаў і выказаў надзею, што ўзагаварота паслужыць ім стымулам да тасячпення новых поспехаў у ладзішай рабоце.

— Асабліва тым таварышам, — сказаў Міхаіл Іванавіч, — якія прышлі сюды ў першы раз, ад душы пажадаю яшчэ сустрэцца.

Прысутныя адказалі на він



НА ПЕРАДВЫБАРЧЫМ МІТЫНГУ ПРАДСТАЊІКОУ ПРАЦОЎНЫХ БЯРЭЗІНСКАГА РАЕНА. НА ЗДЫМКУ: кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета — камандуючы войскамі Беларускай вайсковай акругі, камандарм першага ранга Іван Панфілавіч Бялоў выступае на мітынгу. Фото С. Грына.

# ПЕРАДВЫБАРЧАЯ НАРАДА БЯРЭЗІНСКАГА РАЕНА

Прадстаўнікі працоўных Бярэзінскага раёна заклікаюць галасаваць за тт. БЯЛОВА і БЕЛЮЮ — лепшых людзей нашай рэспублікі, адданных справе партыі Леніна—Сталіна

## ПРАМОВА тав. БЯЛОВА

\*\*\*

\*\*\*

БЯРЭЗІНА. (Ад нашага спец. к-р.) 18 лістапада ў мястэчку адбылася раённая нарада прадстаўнікоў працоўных прадпрыемстваў, калгасаў і саўгасаў Бярэзінскага раёна, прысвечаная агітацыі за кандыдатаў, выставленых на перадвыбарчых сходах у Вярхоўны Совет па Беларускай сельскай выбарчай акрузе: у Совет Саюза — камандарм 1-га ранга, камандуючы войскамі Беларускай вайсковай акругі тав. Бялоў І. П., у Совет Нацыянальнай рэспублікі — студэнтку барысаўскага заахавальнага ўніверсітэта жывёлагадоўлі тав. Белую Е. В.

На нарадзе прысутнічала каля 500 прадстаўнікоў працоўных раёна. Нарату ўжываў сакратар райкома партыі тав. Соснін.

На прапанову беспартыйнага тав. Коўцікава нарада пад бурным і доўга немаўчучым аплашчэннем і прыгэтанымі воплескамі выбрала ў гонарвы прэзідыум таварышта Сталіна, членаў Падліборца І. П. і тт. Дамітрава, Тальмана, Хозе Дыса.

З вялікай прамовай ватым выступіў кандыдат у дэпутаты Саюза, камандуючы войскамі Беларускай вайсковай акругі тав. Бялоў. З прамовай выступіў таксама таварыш вінавода тав. Гаўрылаў і тав. Саннікаў. Яны гаварылі аб поспехах нашай краіны за 20 год, аб нябачаных поспехах ва ўмацаванні абароннай магутнасці нашай радзімы, аб любові і адданасці справе Леніна—Сталіна, вялікаму Сталіну, які вядзе краіну да новых і новых перамог.

Нарада прыняла тэкст звароту да ўсіх выбарчых акруг Бярэзінскага раёна, у якім заклікае галасаваць за дастойных сыноў нашай краіны, члена партыі Леніна — Сталіна з 1919 года, сына беларускага сялянства, у мінулым рабочага, актыўнага дзеяцкага грамадзянскай вайны, ордэнаўскага, камандарма 1-га ранга Івана Панфілавіча Бялова і камандарма, калгасніку-стаханавцу жывёлагадоўлі, зрада студэнтку, ордэнаўскага Елізавету Васільеву Белую.

## ПАД ВАДЗІЦЕЛЬСТВАМ К. Е. ВАРШЫЛАВА

(Успаміны былога байца Луганскага атрада рабочых тав. Васільева)

Вясной 1918 года атрад маладой Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, сфармаваны ў луганскім прадзвіжні, арганізаваны ахочымі ад Канагола, Навокал і іншых смуродных варань. Беларуска-сцяжына, рэволюцыйны атрад германскіх акупантаў паслаў і ўсіх бакоў. Гарачыя вайны вышлі на долю луганцаў. У жорсткіх баях дэзаляцыя ўзьявілася на кожным кроку, дламоцны замыслы немцаў, перааказваючы ім прасоўвацца наперад. Намешка разведка абыдзіла атрад луганцаў, футасамі рвала палатно чыгуны, зарылава задалачкі, псавала сувязь, а нашы апалон усё прасоўваў наперад. Не на рабіліся асобны абкружэнні, знішчыў атрад.

Ворагі працівалі. Усе іх пачуці ладзіла рэволюцыйная стойкасць, вытрымаласць і мужнасць луганскіх прадзвіжнікаў, аранжыяна большымі стратэгія і мужнасць нашага камандзіра, ворага дзённікі Кліментія Ефрэмавіча Варашылава. Луганскі сапас, большымі левіска-сталінскага атраду, чалавек невычэрпнай энергіі і жывой волі, Кліментій Варашылаў не ведаў абантэжанаці ў баі, не ведаў хістанняў. Яго тактыка — тактыка большымі атрадзі, атрымлівала перамогі на ўсім шляху пераважачымі і сілай і ўрабешнем атрадзі акупантаў.

Фанарысцкія вымякчкі эфіреры з асваіў, атрымалі ў вайсковых акадэміях, аранжыяна паражэнні, пасавалі перад звышнымі славесам, вучнем Леніна, большымі Варашылавым, Варашылаў а майстэрствам дастойных, вопытных атрадзі вайсковай справы ўмеў знайсці выхад з самага цяжкага становішча. Злаваўся, змаўчаў каля акупантаў, але не; у Варашылава быў план шараўу, Індыям, дасканала разлічаным ударам ён дамае націск ворага, ё ё яго ў самыя ачузальныя месцы.

Таварышы! Увесь свет з напружанай увагай падводзіць вынікі 20-гадовага юнавання Савецкай дзяржавы. Друзы нашы падводзяць вынікі з любоўю, ворагі — з яшчэ большай нянавісцю. Паспехі нашы баспрэчны для ўсяго мыслячага чалавечтва.

Усім дзясятчымі поспехамі мы абавязаны праваліму міжнароднага пратэктарата таварышу Леніну і вялікаму Сталіну.

Увесь свет сочыць за тым, як мы праводзім выбары ў Вярхоўны Совет. Нельга сказаць і нават думаць аб тым, што без вялікай арганізацыйнай работы выбары ў Вярхоўны Совет можна правесці паспяхова. Кожны выбарчы павінен ведаць, як і за каго галасаваць. Выбары ў нашай краіне павінны паказаць усюму свету палітычную свядомасць працоўных нашай краіны.

Трэба памятаць, што ворагі ў нас яшчэ ёсць і да нашай краіны адносіцца са злобай. Яны будуць рабіць спробы сарваць выбары ў Вярхоўны Совет. Гэтым спробам мы павінны даваць самы рашучы адпор, памятаючы, што гэтыя выбары аб'яўляюцца паказам таго, на колькі высока палітычная свядомасць нашых працоўных.

Усе канстытуцыйныя капіталістычныя краіны — гэта адно ашунацтва для рабочага класа і працоўнага сялянства. Усе гэтыя канстытуцыйныя працоўных маюць такія абмежаванні, што на сумнасці ўсіх палітычных правоў працоўных пабузданы. Толькі наша Канстытуцыя — сапраўды самая демократычная Канстытуцыя.

Нашы выбарчыкі ўсе могуць па сабы правах не толькі выбіраць у свой вярхоўны орган, але і быць зборанымі ў яго. Канстытуцыя, вылучаючы ў дэпутаты Вярхоўнага Савета, павінны быць вядомы ўсім выбарчым.

Грандыёсны нашы поспехі, на фоне якіх праявіліся выбары ў Вярхоўны Совет на аснове вялікага дакумента гісторыі — Сталінскай Канстытуцыі, і нічо не можа амаўляць і сумнявацца ў дастаўнутых нашымі народамі поспехах. Вось для прыкладу нашу прамысловасць. У мінулым яна прадстаўляла сабой самую асталую прамысловасць Еўропы. Яна не магла вырабляць сталенных машын. Вырабляла серы, каасу і іншую хробак. Гэта прамысловасць была разбурана імперыялістычнай вайной. Фабрыкі і заводы сталі без справы. Чыгуначны транспарт быў дэзавен да ўпадку і патрэбы грамадзянскай вайны абслугоўваў надызвычайна дрэнна.

Мы ведаем, што ўсё сялянства, сялянства ўсіх нацыянальнасцей швалацца царскім уратам. У многіх месцах наладжвалася літаральная разня. Ды і ў самой вёсцы не раз за-за практычных межаў выходзілі з тапарамі і дуб'ём група супроць групы. Яшчэ жудасней была барацьба за селяніна. Царскі ўрад свядома так выходваў сялян, каб яны былі адны аднаму ворагам.

Але, не глядзячы на ўсе цяжкасці і супраціўленне кулацтва калятывізацыі, мы перабудавалі сельскую гаспадарку на новай сацыялістычнай аснове. Калгасы і саўгасы даюць вышэйшую перспектыву павышэння ўраджайнасці, а гэтым самым — умацавання абароназдольнасці нашай краіны. Па ўраджайнасці мы ўжо зараз канкуруем з найбольш перадымі капіталістычнымі краінамі. Павышэнне ўраджайнасці — гэта павышэнне жыццёвага ўзроўня калгаснікаў, павышэнне іх культурнага, асабліва жыцця.

Лешны клас у рабоце паказаў менавіта нашы машыны на іх якасці і выніскасці.

Мы зараз незалежны па вытворчасці машын, якія неабходны для абароны краіны. І калі мы ў годы грамадзянскай вайны, маючы маладую Чырвоную Армію, слабую тэхнічную ўзброенасць, здолелі рабіць інтэрвенцыю і ўнутраную контр-рэвалюцыю, амк зараз мы можам спабарніваць з любоўю капіталістычнай краінай па сіле і магутнасці арміі. (Апладысменты).

Няма сумнення, што наша прамысловасць будзе даваць і ў наступныя годы яшчэ лепшыя ўзоры.

Пытанні сельскай гаспадаркі. Завет Вязіміра Ільіча Леніна аб пераважэнні раздольнай сельскай гаспадаркі ў калектывную мы выкавалі. Мы дабіліся такога становішча, што калгасы далі стаў неспрэчным фактам. Нягледзячы на барацьбу — калектывізацыя ўсе мрояныя гаспадаркі, аб ятнны іх у адну аду.

У сакавіку 1918 года на станцыі Озана першы луганскі атрад сустраўся з другім луганскім атрадам. Камандуючы фронтам загалу абомум атрадам ахочымі. Прыкмытаў ахочым першы атрад пад камандаваннем тав. Варашылава. Атрад прадстаўляў ахочым і няжкая галача — затрыманне прасоўвання немцаў па чыгуны, знішчэннячы на шляхах ахочымі масты і іншая зарожына буюм.

Тав. Варашылаў сабраў байцоў. Байцы з групы шпал абудавалі трыбуны. На яе ўзшыў наш любімы камандзір. Сталіць у чорнай скуронай курцы, з маўерам праз плячо. Чакае, пакуль змоўеце шытаючы тав. Шыпына ўстанавілася мёртва. Тав. Варашылаў пачаў прамову. Сяноўна, пераказваючы, па-большойму прама ён расказаў аб атрымнай баявой ачацы. У канцы сваёй прамовы ён савіў:

— Скрываць няма чаго. Труднасці вайны. Але хто з нас, большымі, байца барацьбы, хто з нас, рабочых, аступіць ад справы, на яку ўвазе наша слабая большымікая партыя! Я ўпавены, што луганскія рабочыя ўмеюць прама глядзець у вочы небеспечы. Сярод нас няма і не можа быць трусаў. Мы з гонарам выхаванем свой абавязак перад партыяй, рабочым класам, маладой Савецкай рэспублікай.

Прамова камандзіра, жаласная логіка яго слоў, шыравае натхненні байцоў. Кожны разумее аказнасць і плядо ачацы і кожны быў упавены ў тым, што заручаную ачаку выканае з гонарам.

Сход быў перавараны пачаўшыся кананцамі. Акупантаў абстралялі стагнаю шквалым агняпелым агнём. Мне было заганана іопі ў разежку, выветліць напрамак руху нямецкіх часцей. Атрады луганцаў, боем стыміваючы націск ворага, павольна ахочымі. Тав. Варашылаў заганца прадудзельну магчымасць ахочым. З уважлівай імю ахочымі ў момант аданці становішча і ўмненнем знайсці пераможны выхад ён адна загал другою атраду луганцаў з ашалаваным і браненікам адхочым чыгуначай праз станцыю Жыхар, Змева, Ізюм, Ліман. Першы атрад, пад яго кіраўніцтвам, у першы атрад адхочым праз горад Чугуеў, ачарваючы на сябе ўвагу праціўніка і тым самым адпачыў яго сілы, выйграваў час, патрэбны ахочым атрадам РСЧА.

У развешчы мне ўдалося ўстанавіць, што нямецкі часці абыйшлі нас, і я рашыў лабарна па станцыі Жыхар, паведзіць камандзіра 2-га луганскага атрада аб манеўрах праціўніка. З труднасцю лабарна па станцыі, палажыў камандзіру атрада аб паразкачючым небеспечы. К гэтым часу нямецкая разведка пачала пралезці ў тым, узарвалі палатно чыгуны і паўкіметра ад станцыі Жыхар. Паспелі шпакосціць за Змева толькі браненікі атрада. Эшалон і атрад асталіся на станцыі Жыхар. Няжкая сувязі не было. Неперадзе ахочым жорстка бой. Мінутны ашалад, луганцы ў першы атрад працоўных ашалад па станцыі Змева. Высцягліся штыкі бой вядзе атрад харвацкіх камуністаў, мы паспелі спеечэва. Нашы браненікі (жартыя пуляманаўскія) вугалныя вагоны з атулінай ў боках для кулямётаў і гармат і прыкытыя аверку шпакосці адраўлі ўваганні агонь па луганцах немцаў. Першы шарагні байцоў з камуністамі на чале, імкліва рэзаліся наперад, няносячы ўдар з тылу.

4 гадзіны пятнуўся бой. Неацёпная атрады немцаў палёна насіліся. Нашы атрады літаральна пеламі прабіралі шлях наперад. Тав. Лісіца, камандзір браненікоў, разстварыў насаўваўныя нямецкія ланцугі. Ні адзін снарад не прапаў! марна браненікі некалькі разоў выскакавалі наперад нашых ланцугоў і карпечу бралі нямецкіх ланцугі. Байцы, педра памятаючы загал Варашылава, змагаліся, як Ільві, Немцы не чакалі такога напаву, не вытрымалі, і ў панцы аступваючы, пакінулі шлях ахочым, некалькі кулямётаў і батарэю артылерыі. Працы быў зроблен.

Выказаўшы сваю баявую ачаку, атрад

Не паддаецца ўліку, колькі было знішчана нашых братоў у годы імперыялістычнай вайны.

Наша прамысловасць, якая паказала нябачаныя поспехі ў сваім роце, першыя і лепшыя ўзоры свае дала на ўзбраенне Чырвонай Арміі. Яна ўзброіла нашу армію па апошняму слову тэхнікі. Наша армія з'яўляецца самай магутнай арміяй у свеце. (Апладысменты).

Асноўнае, што атрымае нашу армію, што ствояць яе на выключную вышыню, гэта тое, што дадаць баец і камандзір — гэта родныя людзі, браты, вышлішыя з адной сім'і. Наміж сабой яны не маюць ніякіх супрацьпачыняў. Гэта ўзнікае ў неацёпную колькасць разоў боездольнасць нашай Чырвонай Арміі. (Апладысменты).

У выніку ачыхчэння ад ворагаў мы яшчэ больш узмацнілі нашу боездольнасць. Чырвоная Армія расце з дня ў дзень, яшчэ больш павышаючы сваю рэволюцыйную шільнасць. (Апладысменты).

Поспехі нашы велікі. Велікі і ачацы ў нашай далейшай рабоце. У далейшым, не сумняваюся, поспехі нашы будуць расці па дня ў дзень, з месца ў месца, з года ў год.

Пад мудрым кіраўніцтвам нашай партыі мы зможам выканаць усе ачацы, якія паставіў перад намі гісторыя, сумеем б'ць ворагаў так, як яны гэтага заслугоўваюць. (Апладысменты).

Няхай жыць наш шматлікімі гераічнымі народ! (Апладысменты).

Няхай жыць ўсперамагаючая партыя Леніна—Сталіна! (Апладысменты).

Няхай жыць вялікі Сталін! (Апладысменты).

Тав. Бялоў расказаў таксама сваю аўтабіяграфію і выне пазыку за аказанае яму давер'е выбарчых.

## ПРАМОВА тав. ГАЎРЫЛАВА

(Таварыш Бярэзінскага вінавода)

Набліжаецца гістарычны дзень, калі ўсе працоўныя нашага Саюза будуць выбіраць свой вярхоўны орган на аснове гістарычнага дакумента—Сталінскай Канстытуцыі.

Гэты дзень прагучыць па ўсяму свету і паказа працоўным, як мы прыйшлі да пшаслівага і радаснага жыцця, ён будзе асвятляць шлях барацьбы працоўных супроць капіталістычнага рабства, супроць фашызма, за сваё вызваленне.

Увесь многамільённы народ нашай пшаслівай сацыялістычнай радзімы ў гэты гістарычны дзень аддасць свой першы голас таму, хто нас расіць, хто нас вёў праз бурі і навальніцы, хто вядзе нас да камунізма—таварышу Сталіну. (Апладысменты).

Выбарчыкі Сталінскай выбарчай акругі горада Масквы, неспарадна галасуючы за таварышта Сталіна, будуць адлюстроўваць волю ўсяго многамільённага народа СССР. (Апладысменты).

Працоўныя нашай акругі аднадушна выставілі тав. Бялова і тав. Белую кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета, як верхніх сілоў нашай радзімы. Наша ачака — яшчэ больш наладзіць агітацыйную работу і расказаць кожнаму выбарчыху пра людзей, за якіх ён будзе галасаваць.

Усе працоўныя нашага раёна к лню выбараў прыдуць арганізавана і ахочым свае галасы за лепшага сына нашай радзімы тав. Бялова і за лепшую стаханаву-ордэнаўска тав. Белую, якія бязмежна адданы справе Леніна—Сталіна. (Апладысменты).

## ПРАМОВА тав. САННІКАВА

Наша краіна рыхтуецца выбраць у свой вярхоўны орган лепшых людзей народа. Тав. Бялоў, як актыўны ўдзельнік грамадзянскай вайны, бязітасна змагаўся з унутраным і знешнім ворагам і заваўваў пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна пшасце для народаў нашай радзімы. Я першы буду галасаваць за яго і буду агітаваць выбарчыхаў свайго ўчастка аддаць свае галасы за тав. Бялова.

Наша ачака — штодзённа павышаць рэволюцыйную шільнасць, дапамагаць нашым слаўным наркомунтэлекдам выкрываць і да канца грамадскіх ворагаў народа. І калі вораг пасмее сунуць сваё сціное рыла ў наш савецкі агарод, мы не сумняваемся, што тав. Бялоў павяліе Бялоў Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі Беларускай вайсковай акругі на канчатковае знішчэнне ворага. (Апладысменты).

Будзем агітаваць нашых выбарчыхаў і за кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета тав. Белую, як адна з лепшых ачак нашай сацыялістычнай радзімы. Яна сваёй практычнай работай каказала аддасць партыі Леніна—Сталіна, аддасць і любоў да вялікага Сталіна. (Апладысменты).

Пасля нарады прадстаўнікоў працоўных у мястэчку Бярэзіна адбыўся многалюдны мітынг, прысвечаны выбарам у Вярхоўны Совет Саюза ССР. З прамовай на мітынг выступіў кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета тав. Бялоў. З прамовай выступіў таксама тав. Храпко (калга «Комунар») і тав. Сяргейчык (Паложыскі выбарчы ўчастак).

Мітынг залучыўся да звароту нарады прадстаўнікоў працоўных і заклікаў усіх працоўных раёна аддаць свае галасы за лепшых сыноў народа тт. Бялова і Белую.

# ФАБКОМ У РОЛІ НАЗІРАЛЬНІКА

Падрыхтоўка да выбараў у Вярхоўны Совет Саюза ССР а'ўляецца сур'ёзным палітычным экзаменам для ўсіх прафсаюзных арганізацый. Кожная прафсаюзная арганізацыя павінна пад кіраўніцтвам партарганізацыі штодзённа праводзіць выхавальную работу на сваім прадпрыемстве, ва ўстаноў, павінна дабівацца таго, каб кожны рабочы добра ведаў Сталінскую Канстытуцыю, ведаў выбарчы закон, ведаў сваіх кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР.

Вялікую ролю ў пастапоўнай выхавальнай рабоце могуць адыграць клубы і ланіскія куткі. Плакаты, палітычна абаўраўнае лозунгі, вечары пытанняў і адказаў, палітычныя лекцыі і даклады, сустрэчы малых выбаршчыкаў са старэйшымі рабочымі, спецыяльныя вечары мастацкай самадзейнасці — усё гэта неадходна скарыстаць у мэтах падрыхтоўкі працоўных да дня выбараў.

Аднак, не разумею сваіх задач прафсаюзная арганізацыя павінна ведаць «Бастрычкі». Уся масавая работа на фабрыцы абмежавана толькі гурткамі на вывучэнне выбарчага закона.

Гурткі працуюць нерегулярна. Пасля хастрычкіх свят заняткі не праводзіліся зусім. Аб гэтым заўважыў рабочы т. Міхельман, Кавтаровіч і іншыя. Бастрычкі Фабком сам прызначае, што гурток, якім ён кіруе, за апошнія два тыдні не з'явіўся ні разу.

Расказы, гутаркі аб кандыдатах у дэпутаты Вярхоўнага Савета сарох рабочых не праводзіцца. «На мітынгі мы аб гэтым расказвалі», — гаворыць тав. Фрыд. Не праводзіцца работа з членамі сем'яў рабочых. Фабком спадзяецца, што з імі правядуць работу на тых выбарчых участках, да якіх яны прымацаваны.

Не звязана прафсаюзная арганізацыя і з выбарчым участкам. Да з'яўлення прамавага Фабкома члены Фабкома не былі ніяк звязаны з участкам. А культурныя т. Кацяня нават не ведае нумара выбарчага участка. Толькі ў апошнія дні пачалі думаб аб дапамозе ўчастковай выбарчай камісіі.

Зусім не адуваецца на фабрыцы ісправленні клубы. Ні аднаго лозунга і плаката аб наліковах выбарах, ні адной дыяграмы як у клубе, так і на тэрыторыі ўсёй фабрыкі не знойдзецца. Нават у партарганізацыі, у памяшканні Фабкома няма. «Былі лозунгі, ды м'я іх анеслі на свой 78 выбарчы ўчастак», — гаворыць старшыня Фабкома, т. КАНВАЛАУ.

## ДЗІУНЫ СПАКОЙ

КЛІМАВІЧЫ. Спіскі выбаршчыкаў у Клімавічах складзены падбайна, пераблітаваны шмат прасіўча і імён. У райце дамоў прапунцыя паліцыя сем'яў выбаршчыкаў (Комуністычная вул., д. 20; вул. КІМ, д. 45; вул. Карла Маркса, д. 2/4, Пушкінская, д. 27).

Вець выпадкі, калі ў спіскі выбаршчыкаў залесены... даўно памёршыя.

Вывешаныя спіскі выбаршчыкаў горада Клімавіч да таго дрэнна надрукаваны, што некаторыя прозвішчы неглыбават разабраць. У горсаве паступае шмат скарг выбаршчыкаў, але тут чамусьці вусныя заявы адмаўляюцца прымаць, патрабуючы толькі пісьмовыя. Старшыня горсавата тав. Вялікая не належа значэння ўсім гэтым агітэцыйным скандалам і спіскам выбаршчыкаў. Тых, хто скарыцца, ён адсылае да скаржара і застаецца спакойным.

КАМАРЭВІЧ.



Тав. Гарачоў Елісей Іванавіч — кандыдат у дэпутаты Савета Нацыянальнасцей Вярхоўнага Савета СССР ад Асіпавіцкай выбарчай акругі — выступае на перадыбарчай нарадзе выбаршчыкаў калгаса імя Магановіча, Градзянскага сельсавета, Асіпавіцкага раёна.

## АСІПАВІЦКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКУГА

### ПЕРАДВЫБАРЧЫЯ СХОДЫ І МІТЫНГІ ПРАЦОУНЫХ

На выбарчых участках Асіпавіцкага раёна праходзяць шматлюдныя перадыбарчыя сходы і мітынгі выбаршчыкаў. 17 і 18 лістапада адбыліся мітынгі ў калгасе Лапцінага, Градзянскага, Замоснага, Пагаральскага, Лучыцкага і Ясенскага сельсаветаў. На мітынгавы выступілі, цёпла спатыны ўсімі выбаршчыкамі, кандыдат у дэпутаты Савета Нацыянальнасцей ад Асіпавіцкай выбарчай акругі тав. Елісей Іванавіч Гарачоў. Ніжэй мы змяшчам прамовы тав. Гарачова на сходах калгасінаў і калгасіні калгаса «Рэкорд», Пагаральскага сельсавета і прамовы калгасінаў на сходах.

#### ПРАМОВА тав. Е. І. ГАРАЧОВА

Таварышы! Мы з вамі толькі што адзначалі слаўную XX гадавіну існавання нашай квітнёчай сацыялістычнай рэвалюцыі. Свята гэта неувядчайнае, яно выдзілася ў дэманстрацыю грамадзянскага перамогі нашага магутнага Саюза, дастанутых пад кіраўніцтвам нашай роднай партыі Леніна—Сталіна.

У выніку двух сталінскіх пяцігодкаў створана магутная цяжкая прамысловасць, якой ніколі не меў і не магла мець старае Расія. Наша сельская сацыялістычная гаспадарка аснашчана перадавой ў свеце машынай тэхнікай. Чырвоная Армія па сваёй тэхнічнай магутнасці і аснашчанасці стала магнайша за ўсіх арміяў у свеце.

За 20 год кіпучай працы і барацьбы наша сацыялістычная рэвалюцыя пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна дабілася вялікіх перамог. Гэтыя перамогі запісаны рукою мудрага правадчыра народаў любімага і роднага балькі таварыша Сталіна ў нашай Канстытуцыі. (Бурныя апладысмэнты. Волічы: «Няхай жыве таварыш Канстытуцыя таварыш Сталіні!»)

Вялікая партыя Леніна—Сталіна, вялікі правадчыр народ! Таварыш Сталіні даў усім працоўным нашай радзімы шчаслівае, светлае і радаснае жыццё. (Апладысмэнты.)

Беларускі народ дзякуючы Вялікай Канстытуцыі сацыялістычнай рэвалюцыі, пры дапамозе рускага рабочага класа, пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі, атрымаў сваю дзяржавнасць. Таварыш Сталіні а'ўляецца стваральнікам БССР, якая ў дэснай дружбе з усімі народамі Вялікага Саюза стала магутнай сацыялістычнай індустрыяльна-аграрнай рэспублікай. Таварыш Сталіні штодзённа клапаціцца аб беларускім народе, аказвае яму вялікую дапамогу, дапамагае прапоў-

ням БССР ачышчаць сацыялістычную зямлю ад траіцкіска-бухарынскіх і нацыянал-фашысцкіх гадаў—прадэжных сабак германа-польскага і японскага фашызма.

Зараз наша краіна, узяў народ Саюза Саюза рыхтуюцца да гістарычнага дня—да выбараў у Вярхоўны Совет СССР па Сталінскай Канстытуцыі. У гэты дзень мы будзем галасавалі за лепшых сямноў нашай радзімы, нашай партыі Леніна—Сталіна, за вялікага правадчыра таварыша Сталіна, які прывёў нас да шчаслівага, радаснага жыцця. (Бурныя апладысмэнты. Волічы: «Няхай жыве кандыдат у дэпутаты Савета Саюза ад усяго народа таварыш Сталіні!»)

Мы ганарымся тым, што таварыш Варашчылаў даў агоду балытэравацца на Менскай гарадской выбарчай акрузе. (Апладысмэнты.) Жалезны нарком абароны, маршал Саюза, верны саратнік таварыша Сталіна — Кліменцій Ефрэміч Варашчылаў — кандыдат у дэпутаты Вярхоўнага Савета ад усяго беларускага народа! (Доўгія апладысмэнты.)

Далей таварыш Гарачоў расказвае аб сваім жыццёвым шляху. Выбаршчыкі з вялікай увагай слухаюць пра бацьвавыя героічныя паходы Чырвонай Арміі і перамогі на франтах грамадзянскай вайны, у якіх прымаў удзел кандыдат у дэпутаты Савета Нацыянальнасцей т. Е. І. Гарачоў.

«Я толькі добрасмуленна і адважна, як верны сын свай радзімы, свай партыі выконваў паставленыя перада мною заданні», — гаворыць тав. Гарачоў. — Мае заданні — гэта заданні нашай вялікай партыі Леніна—Сталіна, якая выхавала мяне, як і многіх сваіх сямноў. — Верныя патрабаванні сацыялістычнай радзімы.

Слава вялікай партыі Леніна—Сталіна! Слава мудраму правадчыру, любімому і дарагому таварышу Сталіні! (Бурныя апладысмэнты. Волічы: «Няхай жыве наш вялікі Сталіні!» «Ура!»)

Свае заданні таварыш Гарачоў расказвае аб сваім жыццёвым шляху. Выбаршчыкі з вялікай увагай слухаюць пра бацьвавыя героічныя паходы Чырвонай Арміі і перамогі на франтах грамадзянскай вайны, у якіх прымаў удзел кандыдат у дэпутаты Савета Нацыянальнасцей т. Е. І. Гарачоў.

«Я толькі добрасмуленна і адважна, як верны сын свай радзімы, свай партыі выконваў паставленыя перада мною заданні», — гаворыць тав. Гарачоў. — Мае заданні — гэта заданні нашай вялікай партыі Леніна—Сталіна, якая выхавала мяне, як і многіх сваіх сямноў. — Верныя патрабаванні сацыялістычнай радзімы.

Слава вялікай партыі Леніна—Сталіна! Слава мудраму правадчыру, любімому і дарагому таварышу Сталіні! (Бурныя апладысмэнты. Волічы: «Няхай жыве наш вялікі Сталіні!» «Ура!»)

Свае заданні таварыш Гарачоў расказвае аб сваім жыццёвым шляху. Выбаршчыкі з вялікай увагай слухаюць пра бацьвавыя героічныя паходы Чырвонай Арміі і перамогі на франтах грамадзянскай вайны, у якіх прымаў удзел кандыдат у дэпутаты Савета Нацыянальнасцей т. Е. І. Гарачоў.

«Я толькі добрасмуленна і адважна, як верны сын свай радзімы, свай партыі выконваў паставленыя перада мною заданні», — гаворыць тав. Гарачоў. — Мае заданні — гэта заданні нашай вялікай партыі Леніна—Сталіна, якая выхавала мяне, як і многіх сваіх сямноў. — Верныя патрабаванні сацыялістычнай радзімы.

Слава вялікай партыі Леніна—Сталіна! Слава мудраму правадчыру, любімому і дарагому таварышу Сталіні! (Бурныя апладысмэнты. Волічы: «Няхай жыве наш вялікі Сталіні!» «Ура!»)

#### ПРАМОВА тав. СЛУХОЎСКАГА П.

(Брыгадзір калгаса «Новы мір», Лапцінага сельсавета)

Давольце, таварышы, перадаць нашаму кандыдату ў дэпутаты Савета Нацыянальнасцей тав. Гарачоўу Елісею Іванавічу гарачае прывітанне ад усіх калгасінаў нашай арцыі. (Апладысмэнты.)

Наш калгас вылучыў тав. Гарачова Е. І. кандыдатам у Вярхоўны Совет нашай совецкай уладзі і рад, што ён даў агоду балытэравацца на Асіпавіцкай выбарчай акрузе.

І яшчэ калгаснікі даручылі мне перадаць, што яны, усе як адзін, будуць галасавалі за свайго кандыдата. Мы будзем выбіраць за ўладу такіх людзей, як тав. Гарачоў, які верна служыць нашай радзіме і партыі.

Слава адвадзасць комуністычнай партыі і совецкай уладзе тав. Гарачоўу паказаў у

годы грамадзянскай вайны, паказаў у барацьбе з усімі ворагамі — траіцкістам, бухарыншчамі і рознымі фашысцкімі гадамі. Мы добра ведаем, што наш урад даручыў тав. Гарачоўу судзіць шпіёнаў і джэрсэнтаў, якіх былі выкрыты ў радах Чырвонай Арміі.

Мы ўсе ўпэўнены, што і надалей тав. Гарачоў Е. І. будзе неспрымірным да ворагаў.

Далікі тав. Гарачоўу паказ — яшчэ больш упэўнаваць нашу магутную Чырвоную Армію. Мы ўпэўнены, што ў рашучай схватцы з ворагамі, калі яны памеюць напасці на нашу радзіму, тав. Гарачоўу поўнасьцю апрадуе наша вялікая давер'е. (Апладысмэнты.)

#### ПРАМОВА тав. СТЭЛЬМАХА А.

(Калгасні сельгасарцелі імя Леніна, Градзянскага сельсавета, Асіпавіцкага раёна)

Наш любімы і родны балькі таварыш Сталіні даў нам замовежае і культурнае жыццё ў калгасе, даў нам самую дэмакратычную ў свеце Канстытуцыю.

Падыходзячы да гістарычнага дня 12 снежня, мы, усе калгаснікі, яшчэ больш агуртуемя вакол партыі Леніна—Сталіна, вакол любімага правадчыра нашага вялікага Сталіна. Галасавалі будзем за лепшых сямноў нашай радзімы, якіх змагаюцца за шчаслівае жыццё ўсіх працоўных.

З вялікай радасцю я аддам свой голас

за выхаваных партыяй, да канца адданах народу нашых кандыдатаў тт. Мезіса Аўгуста Іванавіча і Гарачова Елісея Іванавіча.

Мы ўпэўнены, што героі грамадзянскай вайны — тт. Мезіс і Гарачоў будуць і надалей героямі стаяць за справу нашай партыі, за народ. Яны апрадуе наша давер'е, якое мы ім аказваем.

Няхай жыве наша комуністычная партыя і вялікі правадчыр таварыш Сталіні! (Апладысмэнты.)

# ПРА АДНААСОБНІКА ЗАБЫЛІСЯ

Агітатывна-прапагандысцкая работа ў Месіслаўскім раёне, які ўваходзіць у Горакскую выбарчую акругу, разгорнута слаба. На пачатку лістапада 203 гурткі па вывучэнню выбарчага закона калгаснікамі, а праце толькі 140.

Што датычыць аднаасобнікаў, то з імі ніякай агітатывна-прапагандысцкай работы не праводзіцца. Іх у гурткі не ўпяваюць, не растлумачваюць выбарчы закон.

Гэта выкарыстоўваюць партыі для ажыўлення свай агітатывна-прапагандысцкай падрыхтоўчай дзейнасці. У разе месіслаўскага сельсаветаў раёна (у Рылаўшчынскім, Лудычынскім і ў іншых) дапушчаны скажэнні выбарчага закона. У прыватнасці, не былі сөөчасова складзены і вывешаны спіскі выбаршчыкаў.

Таварышам гэта неадарэлівае раінага кіраўніцтва. Старшыня райкама тав. Казлоў нават не знайшоў часу сөөчасова склікаць нараду старшын сельсаветаў для ісправлення памылкаў у спісках выбаршчыкаў.

Слаба разгорнута прапагандысцка-агітатывная работа і ў разе выбарчых участкаў Горакскага раёна. Райком партыі длаба кіруе прапагандыстамі і агітатарамі. У разе калгасаў работа гурткоў па вывучэнню Сталінскай Канстытуцыі і Палажэння аб выбарах развальваецца. У калгасе «Свабода», Ленінскага сельсавета, прапагандысты тт. Антончык і Мінаўка ішчэ ні разу не правялі заняткаў гурткоў. У Рэжыскай хаце-чытальні такомага не праводзіцца ніякай палітычна-масавай работы вакол выбарчай кампаніі, і таму нечага азіўляцца, што калгаснікі перасталі туць хадзіць.

Іх у Месіслаўскім, так і ў Горакскім раёне на выбарчых участках зусім слаба разгортаецца агітатывная работа за вывучэння і зарэгістраваных акруговай выбарчай камісіяй кандыдатаў у Совет Саюза і Совет Нацыянальнасцей Вярхоўнага Савета СССР.

ЦУРАНАУ.

## АГІТПУНКТ ПА ВИБАРАХ

ГОМЕЛЬ. (Ад спецкара «Звязды»). Пры гомельскім чыгуначным клубе імя Леніна адкрыты агітпункт па выбарах у Вярхоўны Совет СССР. Для агітпункта аздавлена добра абсталяваная, утульная светлая зала. У ёй стыльная мебля, на вокнах франкі, на сталах настольныя лампы з абжуратамі. Залы ўпарадкавана фотаматажамі, плакатамі і карцінамі, прысвечанымі выбарам у Вярхоўны Совет СССР. Да паслуг наведвальнікаў розная літаратура аб выбарах.

Штодзённа, з 7 да 10 гадзін вечара тут дзяржаць кансультацыі, якія растлумачваюць выбарчы закон і адказваюць на пытанні. Кансультацыі — прымаваная да агітпункта 10 наступнаўшчых чыгуначных п'яхоў. Таксама наметана на агітпункце прасвіці п'яхоў гутарак па тэме: «Совецкая дэмакратыя». «Што такое прамія і роўныя выбары, тавітае галасаванне?», «Совет Саюза і Совет Нацыянальнасцей Вярхоўнага Савета СССР» і інш.

Вольгі гомельскага чыгуначнага клуба імя Леніна, арганізавана агітпункт па выбарах, павінен быць выкарыстаны і іншымі клубамі рэспублікі.

ГАСМАН.

## БАБРУЙСКАЯ ВЫБАРЧАЯ АКУГА

### КАНДЫДАТ У ДЭПУТАТЫ СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ Сяргей Пракоф'евіч ДЗЯНІСАУ

Два органы ўпрыгожваюць горада Героя Саюза Сяргея Пракоф'евіча Дзянісава: орган Чырвонага Сілага, атрымаў у 1936 г., і орган Леніна, атрымаў у 1936 г. за ўдзел у барацьбе са спецыяльнымі пад'ёмнамі ўлада на ўмацаванні абароннай магутнасці Саюза і за прывітанне ў гэтай справе героя.

Ні следу кічліваці, сзмахаванства, ганаравасці вы не прыкмецеце ў гэтым выключна скромным чалавеку, скромным ва ўсім сваім жыцці героя-большавіка.

Адвойчы, на манёўрах, кіраўнікі замежных ваенных дэлегацый запыталі тав. Дзянісава:

— За які подвиг вы ўзнагароджаны ордэнам?

— Нічога асаблівага, — адказаў ён, — я выканаў заданне партыі і ўлада, зрабіў тое, што зрабіў бы на майм месцы кожны совецкі грамадзянін.

Сяргей Пракоф'евіч не любіць аб сабе расказваць:

— Прыход у паветры ў мяне не было: каляско не палала, матор заўсёды спраўна працаваў, парашут раскрываўся сөөчасова — аб чым-жа расказваць, — цім з п'янаватой усмешкай гаворыць Сяргей Пракоф'евіч.

Ён прамаўчаў аб тым, колькі праці, энэргіі і настойлівасці палтаў ён, каб заклава авалодць самалётам, каб тавітаць яго, як сваю піль палыць, каб дацягнуць машыну і рыхтаваць яе да палётаў. Як да бітвы сэйго сэрца, прымык ён прыслухоўваўца да голасу матара.

За хвельні год дзейнаў работы ў тав. Дзянісава не было ні адной аварыі, ні адной памылкі.

Якая выключная зоркасць, якая велізарная любоў да свай справы, бастрыцкая, неаб'яўляная воля патрабні, каб дабіцца такіх бліскучых вынікаў!

Гэтыя якасці ў поўнай меры ўласцівы голдому саколу нашай радзімы — палкоўніку-арганізацыю Сяргею Пракоф'евічу Дзянісаву.

Гэтыя якасці ён выхавалі ў сваіх шматлікіх вучняў, многія з якіх за гераямі і вялікімі заслугі ўзнагароджаны ордэнамі Саюза ССР.

На гэтым месце гаварыць перада ім незабыўныя словы таварыша Сталіна:

«...Адзін справа рабочага класа, справа пралетарскай рэвалюцыі і сөөчаснага комунізма ўсе свае сілы, усе свае здольнасці і, калі патрабуецца, усе свае жыццё, кропля за кропляй». Гэтыя словы вялікага правадчыра — паказваюча шлях

выхаваным кіраўчца дома, ён скончыў прафтэхшколу і курсы трактарыстаў. Там ён усёй душой палюбіў тэхніку, там зародзілі яго мары — летань у паветры.

Штуршок гэтым марам даў такі эпізод. У яго горад прыляцелі старонкі, спрадэваны самалёт Асоевіха. Малыя хлопцы Дзянісаў даўга любаваліся палётам пулюнай ішчэ і заіржавелі пакармыцелю бальнасьцю вышпны. Даведзана, што ішчэ вярбоўка ў летнюю школу, ён пайшоў заапісацца ў вучыцель. Яго не прынялі — наўра малым быў. Вялікі крыўда было, але ён не развітаўся са сваім страўным жанамем.

Са свай агознай марай, 20-гадовым хлопцам пайшоў ён добраахвотнікам у Чырвоную Армію. Мара яго адейсілася: у 1929 г. ён быў прыняты ў летнюю школу, якую скончыў праз 2 год. Там ён уступіў у партыю Леніна—Сталіна.

Прайшло толькі сем год. Малыя дэчмы занявалі славу, гонзі і ўсагульчую відомасць, заваявалі свай непахіснай волю, настойлівай працай, алвагай, мужнасцю і беззаветнай адданасцю радзіме, партыі і вялікаму Сталіну.

Калі працоўныя Бабруйска нямачалі кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР, яны аднадушна спыніліся на кандыдатуры лепшага сына радзімы, чалавека сталінскай вучыцель, Героя Саюза Сяргея Пракоф'евіча Дзянісава. Дастойны дэпутат, адзін з слаўных сталінскіх саколаў, тых, якіх робіць «якзку было», ён будзе з гонарам насіць высокую годнасць члена Вярхоўнага Савета! Ён апрадуе наўра сваіх выбаршчыкаў!

Акругоўна вярца да захапленнем, пад грым апладысментаў, падтрымала вылучаючы кандыдатуру.

Нібы ў ушчон з прышадзітым настроем прадатаўнікоў народа, гучалі бадырныя, стройныя гукі заважарна:

«Всё вышче і вышче і вышче. Стрёмні мы полет нашых птніц. І з кожным пролётэрае вышчыт Спокойствіе наших границ». Б. Д.

Выхаваным кіраўчца дома, ён скончыў прафтэхшколу і курсы трактарыстаў. Там ён усёй душой палюбіў тэхніку, там зародзілі яго мары — летань у паветры.

Штуршок гэтым марам даў такі эпізод. У яго горад прыляцелі старонкі, спрадэваны самалёт Асоевіха. Малыя хлопцы Дзянісаў даўга любаваліся палётам пулюнай ішчэ і заіржавелі пакармыцелю бальнасьцю вышпны. Даведзана, што ішчэ вярбоўка ў летнюю школу, ён пайшоў заапісацца ў вучыцель. Яго не прынялі — наўра малым быў. Вялікі крыўда было, але ён не развітаўся са сваім страўным жанамем.

Ік звычайна, Елізавета склікала сваю брыгаду раінаці.

— Дзяўчаты, — звярнулася яна да даглядачкі, — заагхнікі Кавтаровіч зноў недадуў нам рацён, будзьце ў ўважаную адусціў. Так прапучы мы даўна не заедзем. І кармы расстрацім даражніа і свінні будучь хуляна.

Малыя свінкаркі ўважліва слухалі свайго брыгадзіра. Белая заўсёды свай асабістым прыкладам прывівала любоў да працы, чэснасьць, сумленнасць.

Яна настойліва абараняла інтарэсы свай свінгадоўчай фермы. Ёй даверылі такую вялікую работу, і Елізавета старалася як найлепш арганізаваць догляд стада.

Яна паставіла сабе за правіла: свінні павінны быць заўсёды сьціта накармлены, свінкаркі і чыстае. Самае галоўнае — правільнае кармленне і складанне добрага рацённа, вывучанне параву і звычай кожнай жывёлкі. Дзякуючы гэтаму, брыгада Елізаветы Белай дабілася сярэднеуспэшной прыбытку ў вазе на адну галаву 900 грамаў. За гэтыя поспехі брыгадзір адкармачнай фермы соўгаса імя Спердэлова Елізавета Белая атрымала ад ЦКБ БССР ганаровую грамаду.

Яшчэ з большай энэргіяй яна аддалася рабоце і дасягнула новых рекордных паказальнікаў: сярэднеуспэшной прыбытка ў вазе кожнай свінні склала ўжо 1500 — 1600 грамаў.

1936 год. У Маскве скліцаецца Усеаюзная нарада пералавікоў жывёлагадоўлі. У складзе беларускай дэлегацыі лепшая свінкарка рэспублікі Ліза Белая.

Старшыня гаварыў прывітання наступнага прамову. З глыбіні вялікай сэрцаўскай залы прабіралася да трыбуны невялікага росту, шчупленькая дзяўчына з бліскучымі кармы вачыма.

Брыку хвалявалася. На яе глядзці той ч

ПЛЕНУМ ЦК ІСПАНСКОЙ КОМПАРТЫ

БАРСЕЛОНА, 17 лістапада. (БЕЛТА). На другім пасяджэнні пленума ЦК Іспанскай кампартыі з вайскай прамавай выступіў сакратар камуністычнай арганізацыі Мадрыдскай правінцыі Антон. На падставе багатага фактычнага матэрыялу Антон выкрывае трагічнае, як прамых агентаў Франка і фашысцкіх інтэрвентаў. Рэспубліканскія ўлады, — указаў ён, — маюць дакументы, з якіх з усёй відавочнасцю вынікае, што трагісты складалі для імяжынаў пана Мадрыда з разметай важныя аб'екты. Усе кіраўнікі контррэвалюцыйнай трагістыі «ПОУМ» знаходзіліся на службе ў фашызма.

Указваючы на злучэнне контррэвалюцыйную ідэйнасць трагістаў у іхніх дэмакратычных краінах, Антон адзначыў, што «ПОУМ» непасрэдна звязана з Германіяй і Італіяй.

Уся Іспанія, заявіў Антон, поўна прэйдзі раманіст перамагчы фашызм. З той жа вынашчасцю, з якой іспанскі народ змагаецца супроць фашызмаў, неабходна змагацца і супроць іх саюзнікаў — трагістаў. Барацьба з трагістамі, — падкрэсліў у заключэнне Антон, — справа не толькі камуністаў, але ўсёго іспанскага народа.

БАРСЕЛОНА, 19 лістапада. (БЕЛТА). Пленум ЦК Іспанскай кампартыі абудзіў паведамленне, у якім гаворыцца: «Пленум з найважнейшым энтузіязмам азнаёміўся з прынятым пярэнім генеральнага сакратара камуністычнай партыі Ламонеса. Пленум вітае гэты пісьмо, як паказваючае да адзіноцтва зліцця двух брацкіх партый рабочага класа. Пленум выказаў горавае пажаданне, каб стварэнне азіяцкай партыі пралетарыята было ажыццэвана магчыма хутчэй, бо гэта — адна з найважнейшых задач для дэмакратыі перамогі».

ЗАЯВА ГЛАВЫ ІСПАНСКАГА ўРАДА НЕГРЫНА

ПАРЫЖ, 18 лістапада. (БЕЛТА). Учора ў Барселоне іспанскі прэм'ер Негры прыняў замежных журналістаў, з якімі меў гутарку, прысвечаную галоўным чынам пытанням знешняй палітыкі.

Асабліва ўвагу Негрына аддаў пытанню аб колькасці італьянскіх «собраахвотнікаў», якія знаходзіліся ў Іспаніі. На пашых вестках, — заявіў ён, — у Іспаніі было каля 150 тыс. італьянскіх воякаў. Выявіўшы разгаворы аб тым, што з Іспаніі будзе адкаляна 5 тысяч «собраахвотнікаў», Негрына ўказаў, што ў такім выпадку італьянскія ваякі павінны быць рашчлівы і хворы, які не прымаюць удзел у боі.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

МАДРЫДСКІ ФРОНТ. Імяжынаў уварвалі контркіну ў Кілінгітэна іспанскіх Універсітэцкага гарадка. Выбух уварвалі некаторыя разбурэнні на рэспубліканскіх пашых.

У выніках Сьерра Бланка імяжынаў без поспеху правадзіў асабліва пашыхі, якія былі ім гэтымі імямі страчаны, і панеслі вялікія страты.

УСХОДНІ (АРАГОНСКІ) ФРОНТ. У сьветары Сьера дэ Алькубіера тры рэспубліканскія знішчальнікі прымусялі

ПРАТЭСТ ІСПАНСКАГА ўРАДА СУПРОць ПРЫЗНАННЯ ФРАНКА

ЛОДАН, 17 лістапада. (БЕЛТА). Як паведамае агенства Рэйтэр, іспанскае пасольства ў Бэрліне англійскаму міністэрству замежных спраў ноту пратэста Іспанскага ўрада ў сувязі з прызначэннем англійскім урадам сваіх агентаў да

ВЫКРЫЦЦЕ ФАШЫСЦКАЙ ЗМОВЫ ВА ФРАНЦЫІ

ПАРЫЖ, 18 лістапада. (БЕЛТА). Паведамленні газет, якія прыводзяць падрабязныя выкрыццы ва Францыі буйных складоваў зброі, належачых фашысцкім арганізацыям, паказваюць звесткі аб тым, што скарочаны ўлады вайны на сьвет прыгоду фашысцкай змовы супроць рэспубліканскага рэжыму ва Францыі.

На ўсёх дачах арганізацыя фашысцкай змовы мела буйныя грошавыя срэды «сваёмога паходжання».

Да гэтага часу арыштавана 9 чалавек. Слэхства прадаўжаецца.

БЕЛДЗЯРЖДРАМТЗАТР 20 лістапада — Аван, № 34. «САЛАНЬ»

АДКРЫТА ПАДПІСКА НА 1938 год НА ШЛОТРАВАНУЮ ГАЗЕТУ «РАДИОПРАГРАМЫ»

муістычнай партыі Іспаніі. Камарэра выказаў назоў на хуткае ўтварэнне азіяцкай партыі іспанскага пралетарыята. Услед за Камарэра выступіў член ЦК Іспанскай кампартыі Міха. Ён адзначыў раскольніцкую ідэйнасць Ларго Кабальеро, падкрэсліў неабходнасць адзіноцтва ва Усеагульным рабочым саюзе (ВРС), з такама выказаўся за адзіноцтва ідэйнаў паміж Усеагульным рабочым саюзам і анарха-сіндыкалісцкай напярэдняй канфедэрацыяй працы.

З прывітаннем выступіў прадстаўнік камуністычнай партыі Францыі Момуа, які расказаў аб кампаніі, арганізаванай французскай кампартыяй у абарону іспанскага народа.

Пасля выступленняў раду дэлегатаў было аглашана прывітанне сацыялістычнай партыі Іспаніі, у якім выказаўся назоў на тое, што пленум будзе салейніча стварэнню азіяцкай партыі пралетарыята. Аглашэнне прывітання было сьветра доўгай аманіяй і сьпяваннем «Інтэрнацыянала».

Пасля іспанскіх прэм'ер заявіў, што ў бліжэйшы час можна будзе чакаць наступлення імяжынаў, бо апошнія калчваюць патрэбу ў наступленні для ўзыходна вяртэння тыла.

Пераходзічы да пытанняў унутранага жыцця Іспаніі, Негрына ўказаў, што ў бліжэйшым будучым будзе праведзена нацыяналізацыя ваеннай прамысловасці і часті транспарту.

У заключэнні Негрына падкрэсліў, што пратэст іспанскага ўрада ў Барселоне ні ў якой меры не загравае аўтаноміі Каталоніі ў палітычных, ні ў адміністрацыйных адносінах.

ЗВОДКА

аб ходзе загатоўкі ільнаненькапрадукцыі на 15 лістапада 1937 г. ( у проц.)

Table with 4 columns: Назва раёнаў, Лён трышчы, Ільня-траста, Ільня ў перавазе на ільняно. It lists various regions and their cotton production statistics.

БЕЛКАТОРА ЗАГОТЛЕН.

НОВЫ РУМЫНСКІ ўРАД

БУХАРЕСТ, 18 лістапада. (БЕЛТА). Татарскае сфармаваў новы ўрад. Як і чалавек, новы румынскі ўрад створыў на аснове ваальны ліберальнай партыі з фашысцкай «нацыянальнай партыяй» Іорга.

ФАШЫСТЫ РЫХТУЮць ДАЛУЧЭННЕ ДАНЫЦГА ДА ГЕРМАНІІ

ВАРШАВА, 18 лістапада. (БЕЛТА). Газета «Дзяснін Людовы» змяшчае карэспандэнцыю аб падрыхтоўцы данцкіх фашыстаў воякаў мэрапрыемстваў, малочных мэтаў канчатковае далучэнне Данцыга да гітлераўскай Германіі.

Карэспандэнт дадае, што за апошнія дні распушчэння чынілі аб бліжэйшым ўзыходзі ў Данцыгу германскай моры замест данцкіх гур'юльня.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

ЛОДАН, 18 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Рэйтэр паведамае, што высадка японскага ваяцтва ў порце Чыфу (правінцыя Шаньдун), як відаць, немінула. Кітайскія сілы адхілілі ад Чыфу ў захаднім напрамку пасля сьветра вярнуць партыяны публоўны, які, аднак, толькі некалькі нашчоджаны. Англійскі мінароец «Дэвер» прыбыў у Чыфу для аховы англійскіх ітаросаў.

НА ШАНХАЙСКОМ ФРОНЦЕ

ЛОДАН, 19 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Рэйтэр паведамае, што японскія ваяскі разарылі шыт дэмоў у Шанхай, не глядзячы на тое, што на дамах былі вывешаны загітэцкія і амерыканскія сьпігі.

ПАРТЫЗАНСКАЯ ВАЙНА ў ТЫЛУ ЯПОНСКІХ ВОЙСК

ШАНХАЙ, 17 лістапада. (БЕЛТА). Газета «Дэвер» паведамае, што ў ваколіцах Янцзюна, недалёка ад Пяньчжэня, ідэйнічае 30-тысячны добраахвотніцкі кітайскі атрад. У пашых Жэньчун і Гаюан аперыруюць партызанскія атрады мясцовага сялян. У сувязі з узрастанчай атрады партызанскія атрады, японцы ўважылі ўмацаваць у раздэ пунктах чыгуны Бэйпін—Цяньцзін.

ТОКІО, 17 лістапада. (БЕЛТА). Агенства Дамей Уэсі паведамае, што партызанскія дзеяньні кітайскіх воякаў у тылу японцаў.

Пабліў Ваюкіна ў партыі прывіліжы Хаёй аперыруе партызанскі атрад у 800 чалавек, які нападзе на японскія часты. У раён Ваюкіна тэрмінова вакраваны японскія самалёты.

Х З'ЕЗД КОМСАМОЛА УКРАЇНЫ

МІЖ, 18 лістапада. (БЕЛТА). Ужо пекалькі дзён у сталіцы Савецкай Украіны працуе Х з'езд ЛКСМУ. На справядлічанау даладу сакратара ЦК комсамола Украіны тав. Усенка і справядліч развізійнай ваіцы ЦК ЛКСМУ ідуць амыўле- ния спрэчкі.

Сьпіш на з'ездзе з вайскай прамавай выступіў дэлегацый сакратар ЦК КП(б)У тав. С. В. Касіор. У кэшні дзённага пасяджэння 18 лістапада на з'езд прыбыў сакратар ЦК ВЛКСМ тав. А. В. Косароў.

У МЕНСКАЙ ГАРАДСКОЙ ВЫБАРЧАЙ АКТУЗЕ

У Даме партыі 18 лістапада аббыўся сход выбарчыкаў 67 выбарчага ўчастка. На сходе прысутнічала больш 500 чалавек. Дырэктар Дома партыі тав. Бударына падрабязна расказаў выбарчыкам аб канцылятах у пашыхі ў Вярхоўны Совет СССР ад Менскай гарадской выбарчай актузы. Пасля схода быў паказан новы кінофільм «За савецкую радзіму».

Лычкоўскі і ішн На 19 лістапада было сабрава 300 ураў, з якіх 200 аналоўна на ў афарбоўні. Усе ўрны будзь гатовы да 25 лістапада. Афарбоўніцы ішн па колер дуба.

Дзевапрапоўчы завод імя Молатава рыхтуе для Менскай выбарчай актузы 400 ураў для тайнага галававання. Для зборчкі і адметкі ўраў вылучаны лепшыя ўдарнікі тт. Лямішка, Цяўлоўскі, Лібо.

23 лістапада ў Даме Чырвонай Арміі адбудзецца вялікі вечар, прысвечаны кандэлату ў дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР Клімёнію Брэмавічу Варашчылаву. На чары выступіць камандзіры, паштработнікі, чырвонаярмейцы і лепшыя стаханавы, якія сустрэкаліся з тавааршам Варашчылавым. Пасля выступленняў адбудзецца масташкая частка.

СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНІЦТВА НА ДАСТОЙНУЮ СУСТРЭЧУ ДНЯ ВЫБАРАЎ

У рэзультате перадастрычкінага сацыялістычнага спаборніцтва значна пашылася работа менскага будтовага фабрыка імя Кагановіча. Кастрычніцкі план фабрыка выканаў на 102,8 проц.; першы пашывачы пых выйшаў у першы раз, выкаваўшы мясочную праграму на 106,8 проц.

спішыцца на дасягнутым і адзначыць гістарычную дату выбараў у Вярхоўны Совет яшчэ большымі поспехамі. З свайго боку выканаў на 102,8 проц.; першы пашывачы пых выйшаў у першы раз, выкаваўшы мясочную праграму на 106,8 проц.

За час перадастрычкінага спаборніцтва многія стаханавы дасягнулі новых поспехаў. Так, стаханавец тав. Залескі (першы пашывачы пых) навісць выпрабоўку з 130 проц. у верасні да 210 проц. у кастрычніку; тав. Салоф'ева, з швейнага паша, навісць сваю выпрабоўку да 240 проц., змест 202 проц. у верасні.

Свае абавязальствы змятныя стаханавы фабрыкі з годарам выкаваўшы. Пры галавым плане групы ў 437,7 тысяч пар абутку, на 15 лістапада фактычна вышчучана 425,2 тысяч пар. Каб выканаць узятыя абавязальствы, група пашывачы пашы прадавана вышчучаль 1.786 пар абутку. Фактычна ж за 16 лістапада вышчучана 1.806 пар.

Зара на фабрыцы разгарнулася сацыялістычнае дастойную сустрэчу дня выбараў у Вярхоўны Совет СССР. Дзямі група на вырабу адзначана абутку першага пашывачына паша, у якой прапуніць ваякомы стаханавы браты Сябло, Розенберг і ішн., азыраўся з пісьмом да ўсёх рабочых фабрыкі, у якім заклікала іх не

У сацыялістычнае спаборніцтва на дастойную сустрэчу дня выбараў у Вярхоўны Совет ужо ўключаны астатнія групы першага пашывачына паша, швейны і закройны пашы — усёго 800 рабочых.

Уся фабрыка ў пашых зарар перавыконвае свой план. За першую палову лістапада план выгана на 101,15 проц.

Уся фабрыка ў пашых зарар перавыконвае свой план. За першую палову лістапада план выгана на 101,15 проц.

БЕЛДЗЯРЖДРАМТЗАТР 20 лістапада — Аван, № 34. «САЛАНЬ»

НАРОМ АХОВЫ ЗДАРОВА БЕЛАРУСЬ 21 ЛІСТАПАДА ў 6 гадзін вечара ў памяшканні клуба Металістаў

УСЕБЕЛАРУСКАЯ ВЫСТАЎКА „БССР ЗА 20 ГОД“ (ДОМ ўРАДА)

ТРЭСТ ЖЫВЕЛАГАДОУЧЫХ СОУГАСАУ НКЗ БССР ДАВОДЗІць ДА ВЕДАМА, ШТО, НА ПАДСТАВЕ ПАСТА-НОВЫ СНК СССР І ЦК ВКП(б) АД 2 ЖНІўНЯ 1937 г.,